

вы «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (Мінск: БелСЭ, 1977—1984) — гэтага найбольш поўнага збору сучаснай беларускай агульнаўжывальнай лексікі, распрацаванай з пункту гледжання яе семантыкі і нарматыўнасці (у шасці яго кнігах сабрана і растлумачана каля 100 тыс. свядомых, фразеалагічна не звязаных слоў). Як вядома, пазней, у 1987 годзе выйшаў яшчэ большы, на 118 тыс. лексічных адзінак «Слоўнік беларускай мовы», але ён, зразумела, не мог быць улічаны аўтарамі інверсійнага слоўніка.

У інверсійны слоўнік з тлумачальнага слоўніка не ўключаны толькі пададзенны ў ім асобна абавязачні літар і гукаў (напрыклад, *a*, *b*, *v*, *g*), а таксама исесамостайная марфемная часткі слоў тыпу *аўта*, *зоа*, *усе*, *-логія*, *-метр*, *-хвости*, *-ход*. Словы, адзначаныя ў тлумачальным слоўніку як амонімы, у інверсійных размешчаны асобна, пры гэтым захавана прынятая ў тлумачальным слоўніку іх нумарация, што дазваляе лёгка ўстанавіць значэнне кожнага амоніма, напрыклад: *I бузá*, *II бузá*; *I ласка*, *II ласка*; *I вырваць*, *II вырваць*. Асобна прыводзяцца графічныя, акцэнтныя, фанетичныя, марфалагічныя і словаўтаральныя варыянты, якія ў тлумачальным слоўніку аб'яднаны пры дапамозе злучніка *i* ў адзін слоўнікавы артыкул. Напрыклад, у тлумачальным слоўніку ў адным радку пададзена: *зала i зал*, а ў інверсійных яны прыводзяцца асобна, у розных месцах адпаведна канцавой літары. Апостраф трактуюцца як апошні знак беларускага алфавіта і ў адпаведнасці з гэтым устанаўліваецца чарговасць слоў: *змяя, жняя, сям'я, скуф'я* і г. д. Захаваны прынятая ў тлумачальным слоўніку стылістычны паметы пры словах і іх акцэнтуацыі. Адным словам, аўтары забяспечылі сваю працу трывалай павуковой базай, падзейным фактычным матэрыялам, які вызначаецца надзвычай багатай інфарматыўнасцю.

Маючы пад рукамі такую працу, можна не толькі дакладней вызначыць структуру беларускіх слоў, зрабіць стылістычныя выкладкі адносна розных іх параметраў (марфемнага складу, акцэнтуацыі, размеркавання па граматычных класах, па колькасці складоў і літарных спалучэнняў і г. д.), але і супаставіць беларускі матэрыял з адпаведным матэрыялам іншых моў. Значэнне слоўніка, такім чынам, выходзіць за межы ўласна беларусістыкі. На жаль, слоўнік выдадзены вельмі малым тыражом — усяго ў колькасці 400 экз.

Л. М. ШАКУН

Помагало по синтаксис на българския език / Съставител професор Стефан Брезински. София, 1988. 284 с.

В наше время непрерывного потока информации в разных областях филологии большое значение приобретают различного рода «аккумулирующие» издания — справочники, словари, пособия, в которых эта информация собирается, обобщается, систематизируется. Именно с этой точки зрения следует прежде все-

го рассматривать выход в Болгарии нового учебного пособия по синтаксису болгарского языка, составленного проф. С. Брезинским.

Учебное пособие включает 28 различных по тематике, объему, характеру рассматриваемых вопросов публикаций, изданных в последние 10—15 лет в Болгарии, а также в некоторых других странах (исключение составляют две статьи Ст. Стоянова 1964 и 1973 годов). Заключает подборку библиографический список рекомендованной литературы по теме, подготовленный М. Даковой.

Автор пособия, известный языковед проф. Стефан Брезински, собрал под одной обложкой болгарских синтаксистов примерно одного поколения, пришедших в науку вслед за такими авторитетами, как С. Иванчев, К. Попов, Х. Пирев, С. Стоянов и др.

В издании представлен широкий спектр тем от общих вопросов синтаксиса болгарского языка, вроде типологии простых двухсоставных предложений, типологии сложных предложений, проблем предикативности и атрибутивности болгарского предложения и классификации беспредложных конструкций, до достаточно специфичных, узких тем типа исследований придаточных предложений с союзом *за да*. Перечень тем пособия включает сопоставительный анализ субстантивных словосочетаний с согласованными определениями в болгарском, а также русском и польском языках, вопросы порядка слов болгарских согласованных определений по отношению к определяемому существительному и порядка субстантивных словосочетаний с согласованными неоднородными определениями типа *български книжовен език* вместо *книжовния български език*. Ряд статей посвящен изучению разных типов придаточных предложений, а также анализу сочинительных конструкций с союзом *и*, специально серийных сочинительных и бессоюзных конструкций из трех—пяти и более элементов. Кроме того, много полезного материала найдут в подборке те, кто интересуется смежными проблемами лексикологии и синтаксиса, вопросами проявления лексической антонимии в структуре предложения.

Настоящее пособие по синтаксису болгарского языка предназначено, как отмечает составитель, не только для научных работников и преподавателей вузов, оно доступно и студентам, изучающим болгарский язык как родной, а также студентам советских вузов, изучающим болгарский язык на продвинутом этапе.

«Помагало по синтаксис на българския език» — это одновременно и демонстрация коллективного научного опыта целого ряда болгарских ученых, и заступа проф. С. Брезинского, сумевшего объединить разных авторов и разноплановые проблемы в одно целое, а также представить в относительно небольшом по объему издании достижения и перспективы развития синтаксиса болгарского языка.

А. М. Каюта